

архіви

архіви

Васіль Быкаў



...на першы план усё актыўней выходзяць
пісьменнікі-генералы і палкоўнікі...

«Пішу, як умею, як разумею»

Перапіска Васіля БЫКАВА і Лазара ЛАЗАРАВА

У лёсе такіх пісьменнікаў, як Васіль Быкаў, зазвычай бывае няшмат людзей, якім можна даверыцца цалкам, якія разумеюць, дапамагаюць, ня здраджваюць.

Такім чалавекам на працягу доўгіх гадоў для беларускага пісьменніка быў расейскі літаратуразнаўца Лазар Лазарau, аўтар многіх прадуманых і праудзівых публікацыяў, у тым ліку і кнігі «Васіль Быков: Очерк творчества» (Масква, 1979).

Перапіска паміж В. Быкаўым і Л. Лазаравым – пранікнёная дакументальна-душэўная аповесцьца пра лёсы лепішых прадстаўнікоў літаратуры 60-90-х гадоў, пра іхняя мары і спадзяваныні, надзеі і расчараўаныні, эстэтычнае бачаныне. Гэта своеасаблівы творчы летапіс грамадскіх зъменаў у жыцьці савецкай імперыі і летапіс чалавечых стасункаў: двух сяброў-франтавікоў, сяброў-літаратараў і іхніх сем'яў.

Лістапаньне яскрава падзяляецца на тры перыяды: «агульнага» Савецкага Саюзу (Гродна, Менск, Дубулты, Ніда, Піцунда, Москва), Беларусі і Расіі як незалежных

*Падрыхтоўка
да друку, прадмова
і пераклад асобных
лістоў з рускай мовы
Алеся
Пашкевіча.*

краінаў, а таксама перыяду вымушанага «замежжса» народнага пісьменьніка (Фінляндыя, Нямеччына, Чэхія). Ня ўся карэспандэнцыя захавалася, аднак і яе хапае на асобную кнігу. («Дзеяслоў» пропануе ўвазе чытача найболыш паказальныя лісты).*

Напачатку былі адметныя сваёй гранічнай праўдзівасцю публікацыі Васіля Быкава: у «Дружбе народов» выйшла яго аповесць «Трэцяя ракета», а асобным выданьнем – аповесць «Жураўліны крык». У «Новом міре» зявіўся водгук Л. Лазара на быкаўскую прозу. Пасля гэтага і пачалося лістуванье: далікатнае – са зваротамі на «Вы».

Першая сустрэча «празаіка і крытыка» адбылася ў Маскве – у «зборнай» пісьменьніцкай кампаніі. Пазнаёміў іх Але́с Адамовіч. Былі шматлікія хатнія сяброўскія адведкі. А над усім тым – час, калі, як успамінаў Л. Лазараў, ад начальніцкай пугі, што сцвісталася над галавой Быкава, не абаранялі ні вялікая пісьменьніцкая слава, ні прызнанье чытачоў. А іхняе лістуванье з кожным годам рабілася больш адкрытым, ічырым, кранальным. Застой, ідэалагічны дыктат, рэдактарскі і цэнзарскі гвалт – стаўленне да ўсяго гэтага прабівалася і ў радках, і паміж імі. Як і думкі пра нацыянальна-адраджэнскі ўздым і ў Літве (Вільнюскія падзеі 1988 году), і ў Менску, і ў Маскве. Як і водгукі на станаўленне прэзідэнцкіх дзяржасаў...

З 1998 году В. Быкаў «выштурхнулі за мяжу, і ён вымушаны быў апошнія свае гады байдзянічаць па чужынне» (зноў выказванье Л. Лазара). І пачалася ў ягоным лёссе новая вайна, калі да грамадска-палітычных няўдобіць даолучаеца асноўная проблема, як прызнаўся сам пісьменьнік: адсутнасць здароўя і старасць, а яшчэ – адсутнасць блізкіх сяброў («З сябрамі справы кепскія – няма сяброў... Нават у Гродне я не адчуваў такой пустаты»). А ў Менску... «З Менску весткі паранейшаму адна другой горш, – памёр Г. Карпенка, адзін з лідэраў апазіцыі, вельмі дастойны вучоны – не дажыў да 50 гадоў. Лютуе У. Сяўрук – друкуе палосы, дзе працягвае выкryваць В. Быкаў, – на гэты раз за антырускасць».

На пачатку стагоддзя лістуванье згасае – як і сілы В. Быкава: творчыя і фізічныя. Ён хварэў і няўмольна прарочыў свою бліzkую развязку: «Адчуваеца, што часу ўжо ў абрэз»; «Вясной што-небудзь памяняеца. (Калі дажыўём да вясны.)».

Апошнім адказам на дасланы з Прагі Быкаўскі ліст сталі успаміны Л. Лазара – від далёкасці называе «Праўда застанецца»...

Масква. 11.11.1964

Дарагі Васіль Уладзіміравіч!

Вялікі Вам дзякуй за кнігу – я быў па-сапраўднаму крануты Вашай увагай. Ня так часта праца нашага брата, крытыка, знаходзіць водгук, а тым больш сустракае добрыя слова. Але асабліва мне прыемна была менавіта Вашая ўвага, таму што Вы робіце ў літаратуры тое, што я ўспрымаю надзвычай важным і што вельмі дарагое і блізкае мне, – можа быць таму, што мы людзі аднаго пакаленія з надзвычай блізкай ваеннай біяграфіяй. Калі б я ўзяўся за прозу, дык, верагодна, пісаў бы аб тым, пра што пішаце Вы.

З Вашых апошніх рэчаў, пра якія мне давялося пісаць, мне спадабалася “Пастка” (я прачытаў яе, слава Богу, не ў “адрэдагаваным” выглядзе) <...> Вам давядзеца яшчэ зрабіць у літаратуры шмат цікавага і карыснага.

Не схаваю, “Альпійская балада” мне спадабалася менш. Мне здаецца, што рамантычныя ноты не ўласцівыя Вашаму таленту (наогул, я ня супраць рамантызму), таму рэч атрымалася стракатай: моцныя старонкі ў ёй суседнічаюць са

* Аўгустаўскі ўважае, што апошнія слова ў пісьмеце ўжо не ўласцівыя пісьменьніку. Але я не могу не пісаць, што я пішу ўжо пасля падзеі 1988 года, калі я пачаў пісаць пісьменьнікі, якія ўжо не ўласцівыя пісьменьніку. Але я не могу не пісаць, што я пішу ўжо пасля падзеі 1988 года, калі я пачаў пісаць пісьменьнікі, якія ўжо не ўласцівыя пісьменьніку.

старонкамі, дзе Вы прымушаеце сябе рамантызаваць рэчаіснасць. Гэты ўнутраны прымус дае пра сябе знаць.

Можа быць, пра гэта ня варта б пісаць, ды яшчэ падчас першага знаёмства. Але я даўно ўзяў сабе як правіла нават блізкім сябрам гаварыць усё, што думаю аб іхній працы, – інакш адносіны становяцца двухсэнсоўнымі. <...>

Жадаю Вам посьпеху!

Моцна цісну ружу!

Ваш Л. Лазараў.

P.S. Калі патрапіце ў Маскву, буду рады пабачыць Вас і пазнаёміцца з Вамі.

[Бяз даты.]

Дарагі Лазар Ільліч!

Сённяня атрымаў Ваш ліст, за які хачу моцна падзякаўваць Вам. Ня ведаю, ці трэба казаць тут, наколькі высока я цяню Ваш літаратурны густ і Вашую ідэйную стойкасць у складаных літаратурных перыпетыях нядайняга мінулага, роўна як і Вашую прынцыпавасць у многім, што тычыцца ваеннай тэмамі, якую я цалкам падзяляю. Насамрэч, вельмі многа з сапраўднай праўды аб вайне мы яшчэ не сказалі, мне здаецца, што мы ўсё яшчэ ідэалізуем і працуем па старых, у многім ад сталінскай школы канонах, ня столькі ўглыбіню, колькі ўшырыню. А таму ня дзіўна, што пры параўнанні нават лепшых нашых твораў аб вайне з аднатэмнымі рэчамі Чэхаславакіі, Югаславіі ці Польшчы, мы часта выглядаем да шкадаванья ўбога. А час жа ідзе, сыходзяць з жыцця тыя, хто вынес на сабе ўвесь цяжар вайны, і будучым пакаленням застаецца пропагандыстычная літаратура, вырабленая па утылітарнай мерцы кожнага дадзенага часу, а зусім не па вялікай меры праўды. Някарасаў, Казакевіч, Бакланаў, Бондароў, яшчэ пяць-восем чалавек, па-сапраўднаму праўдзівых і высокаталенавітых, але ж гэта для такой краіны да крыўднага мала.

Канешне, неабходная грамадзянская съмеласць і патрэben талент, але якой жа сілы павінен быць гэты талент, каб прабіць сабой глыбу яраснага чыноўніцкага супраціву і зрабіць рукапіс здабыткам літаратуры! Вось і даводзіцца, у патрэbnай меры не валодаючы ім, часова адступаць, як гэта здарылася ў мяне з “Баладай”. У памятны час сустэреч і працаўнікі прыйшліся адкласці рукапіс зусім іншага характару і ўзяцца за тое, што менш усяго мне падыходзіць. Ды і тая выдавалася з вялізной цяжкасцю, друкавалася з купорамі, мноства разоў перараблялася і рэдагавалася. А “Пастка”! За два гады гэты аповед абышоў амаль усе рэдакцыі (дарэчы, на беларускай мове так да гэтага часу і не апублікованы) і выйшаў у съвет пераробленым наадварот (дарэчы, нават без майго ў тым удзелу). У Беларусі мае книгі гадамі не выдаюцца пад рознымі нагодамі, артадаксальная крытыка спачатку выступала катэгарычна супраць, а цяпер звычайна замоўчвае іх. Звычайна пасля чарговай рэдактуры сам пачынаеш ненавідзец свой твор, але ня маеш сілаў што-небудзь выправіць у ім.

Ды, спадзяюся, Вы і без таго ўсё выдатна ведаеце. І разумееце. Вы ня можаце не разумець, я ў гэтым перакананы.

Ад вайны ў мяне так многа ў галаве і на сэрцы, што, думаецца, хапіла б на ўсё жыццё. Але часам патрапляю ў тупік: а ці варта? Ці ня кінуць ўсё гэта ды не перакваліфікавацца ў дрэсіроўшчыкі якіх-небудзь звяркоў для цырку. Напэўна, гэта было б цікавей. І ўсё гэта не таму, што цяжка, а таму што безвынікова. Калі б няхай тытанічныя выслікі давалі нейкі станоўчы вынік. А то ж няма выніку. Ёсьць яго супрацьлегласць.

Аднак, дарагі Лазар Ільліч, прашу прабачыць мне. Я зусім ня меў намеру скардзіцца, проста так прарвалася. Я вельмі рады выпадку выказаць маю самую шчырую Вам удзячнасць за Ваш розум і Ваш талент, якія час ад часу грэюць з

друкаваных старонак і, магу Вас запэўніць, далёка не аднаго мяне. З далёкай правінцыі гэта асабліва відаць.

Ад усёй душы цісну Вашую чесную руку. Ваш В. Быкаў.

19 сакавіка 1966

Дарагі Васіль!

Амаль месяца я ня быў у Маскве <...> Таму ня змог прыехаць на аблікаванье “Юности”, куды мяне зазывалі. Вельмі шкадую, што зноў нам не атрымалася з Вамі пабачыцца. <...>

Але галоўнае, з-за чаго я сеў за машынку – Ваш раман. Я хачу павіншаваць Вас з вялікім посыпехам. Вы напісалі рэч вельмі сур'ёзную, па-сапраўднаму чесную і моцную. Я мала ведаю рэчаў – на пальцах можна пералічыць, – у якіх пра вайну гаварылася тое, што неабходна сёньня, і гаварылася так горача, без аглядкі. Сыпела і дакладна напісаны ўсе ваенныя часткі, самаадчуванье героя, які знаходзіцца на мяжы чалавечых магчымасцяў, неразъбярыха, нарэшце, Сахно і немец. Надзвычайная Каця. Выдатны і гэты гусь у мірных частках, хоць мірныя часткі бядней ваенных і, можа быць, манціраваць іх з ваеннымі трэба было б больш экспрэсіўна, больш рэзка. Але ўсё гэта дробязі. “Мёртвым не баліць” – посыпех па самым вялікім рахунку, я рады за Вас. У мяне вельмі асабістыя адносіны да таго, што Вы пішаце, і Вы нават ня можаце ўявіць, як я рады, што ў Вас такі посыпех. У Маскве ўжо гавораць пра Ваш раман. Хваляць яго людзі, думка якіх Вам, верагодна, неабыякавая: Р. Бакланаў, М. Галай... Вось толькі, баюся, што надрукаваць пра яго што-небудзь будзе ня так проста. Бакланаў прапанаваў свае паслугі “Літ. России”, але іны ўхіляюцца. Мы (“Вопросы літературы”, №2) пасыпелі ў адным з выступаў па прозе 1965 г. сказаць пра раман некалькі добрых словаў, хоць раман заслугоўвае большай размовы. Але што б пра яго ні пісалі, Вы можаце мець законнае пачуцьцё задаволенасці. Кніга выдатная.

Жадаю Вам усіх дабротаў! Абнімаю Вас, дарагі Васіль! Ваш Лазар.

1966

Дарагі Лазар Ільіч!

Віншую Вас з самым радасным вясновым днём, з нашай Перамогай! Жадаю бадзёрасці і мужнасці, так неабходных цяпер, як і тады. У нас 12 траўня вялікі форум, рыхтуюцца падвесы і вынікі. Было б выдатна пабачыць Вас у Менску, калі гэта хоць як-небудзь магчыма. Рыгора я запрашаў таксама. З жыльлём уладкуем. Я буду ў Менску 11-га. Падумайце.

Цісну Вашую мужную руку і абдымаю Вас – Васіль.

[Бяз даты.]

Дарагі Васіль!

Дзень Перамогі я сустракаў у Кіеве. Віктар Някрасаў, Міша Пархомаў і я ў гэты дзень выпілі за Вас, за Вашае здароўе і посыпехі, за тое, каб у Вас усё было ў парадку. Мы не сумняваемся, што ўсё так і будзе. Мы ўжо бачылі ўсё, і нас наўрад ці можна зьбіць з толку. Мы перакананы, што ў Вас хопіць мудрасці і спакою, каб не паддацца ўсёй гэтай праціўнай кампаніі вакол Вашай выдатнай, па-сапраўднаму праўдзівай кнігі.

Абдымаем Вас.

М. Пархомаў. Л. Лазараў

Дарагі Лазар Ільіч!

Сардэчна віншую цябе з самым съветлым і радасным днём нашай славы, ужо далёкай Перамогі!

Спадзяюся, у цябе ўсё добра, наколькі можа быць добра ў дадзены час, у мяне таксама. Ня лічачы розных дробязяў, што сталі ўжо трывіальнымі і да якіх, наогул, пара ўжо прывыкнуць.

У Маскве я цяпер бываю рэдка, спраў асаблівых няма, кнішка ў “М.[олодой] Г[вардии]” вісіць да гэтага часу ў паветры, у “Н.[овы] М[ир]” даўно не званіў, ня ведаю, як з аповесьцю: ідзе ці ўжо зъялі, можа быць.

Пры нагодзе зъяўлюся – нагадаю пра сябе.

Вясновае прывітанье Hai¹.

Цісну тваю руку.

Твой Васіль.

5/V-69 г.

6 чэрвеня 1969 г.

Дарагі Васіль!

Прачытаў твой “Круглянскі мост” два тыдні назад, але ніяк ня мог выбрацца, каб напісаць табе, – крыху хварэў, прастыў (у Маскве яшчэ сапраўднага цяпла не было), безыліч усялякай працы, якая не прыносиць асаблівага задавальненіня. Але ўсе гэтыя дні аповесьць твая ня йдзе з галавы. Вельмі парадаваўся і за цябе, і за “Нов.[ый] мир”, у іх даўно не было такой сур’ёнай прозы (ды і наогул, здаецца, справы іх кепскія, а гэта для ўсіх нас будзе ўдар цяжкі). Але не хачу сёньня аб гэтым пісаць, не хачу, каб быў азмрочаны твой посьпех. Ты напісаў выдатную реч. Яна выдатная ня толькі тым, што вострая, што бярэ праблемы складаныя і хворыя (і цяпер вельмі хворыя!), ня толькі тым, што ў ёй багаты і тонкі псіхалагічны малюнак (наогул, у тваіх апошніх рэчах у гэтым напрамку, па-моіму, ты далёка прасунуўся наперад), але і тым – а для цябе гэта таксама вельмі важна, – што гэта, калі я не памыляюся, першая реч, у аснове якой “чужы” матэрыял (у партызанах напэўна ты ня быў). Дзіве апошняя якасці гавораць аб тым, што ты дасягнуў той съпеласці, калі пісаць і пісаць... Я зъбіваюся на рэцэнзію, а гэта, верагодна, не ў лісьце рабіць... Але ці атрымаеца напісаць куды-небудзь пра тваю аповесьць?

Цяпер цяжкія часы, і ёсьць ужо нямала людзей, якія сёньня праз съядомае прыстасаванства ці па слабасці ў сваіх пісанынях усхваляюць тое, што выкryвалі ўчора. Гэта і брыдка, і крыўдна, і горка. Але я заўсёды ў гэтых выпадках узгадваю пра цябе, аб тым, з якой упартасцю і чэснасцю ты пішаш аб тым, што перажылі мы ўсе, аб тым, што было на самой справе. І ўмацоўваюся ў веры, што ўсё гэта pena, якая доўга ня можа трymацца на паверхні. А калі і доўга, дык ўсё роўна няхай іншыя гуляюць у гэтыя гульні. Сваім “Круглянскім мастом” ты многім напомніў, што такое ісціннае праўда. І многія людзі – я знаю, я чую – табе ўдзячныя і захопленыя тваёй аповесьцю.

Склалася парадаксальная становішча. Гадоў 10-12 назад мемуары падштурхоўвалі мастацкую літаратуру да праўды, цяпер яны ўмела адводзяць ад праўды. Зъяўляюцца нават другія выданы ўспамінаў, істотна адрознія ад першых, – робіцца гэта з бессаромнасцю страшнай, з упэўненасцю, што ніхто ня зъверне на тое ўвагі... Канешне, усім гэтым лаўкачам твая аповесьць будзе як востры нож...

Дарагі Васіль! Яшчэ раз віншую цябе з сапраўдным посьпехам, з цудоўнай рэччу! Жадаю табе аднаго – як гаварылі ў нас на флоце – “Так трymаць!”. Калі будзеш у сталіцы, вельмі рады буду цябе бачыць.

Моцна абдымамо цябе!

Твой Лазар.

¹ Надзея Якаўлеўна, жонка Л. Лазарава.

Дарагі Лазар!

Дзякую табе за памяць і цеплыню – твой водгук на “Сотнікава” быў другім і, зразумела, быў для мяне вельмі дарагім. Што ж, пішу, як умею, як разумею, хоць, зразумела, трэба было б нашмат лепш. Але я рады, што і гэта атрымалася, хоць з купюрамі, з не маёй назвай. У Менску ідзе толькі ў № 11 “Полымя” і тое толькі пасъля працяглых “прапрацовак” аўтара на дэзвюх рэдкалегіях. Праўда, у нашай “Літаратура і Мастацтва” зьявілася ўжо вялікая і станоўчая рэцензія, аўтар якой – сам рэдактар т. Прокша. Гэта добры знак.

Ну а ў астатнім ўсё звычайна і ня вельмі радасна. Горш за ўсё тое, што няма жаданьня працаўца. А можа, і ня трэба.

Спадзяюся, у цябе ўсё пасъяхова – на службе і дома. Як-небудзь выберуся ў М[аскву]. Убачымся. А пакуль мой сардечны паклон Наі, тваім дзяўчаткам. І Рыгору Б.[акланаву.] Галаю таксама.

Яшчэ – дзякую!

Абдымаю, твой Васіль Б.

7 верасня 70 г.

[Бяз даты.]

Дарагі Вася!

Даўно гэта было, а съята гэтае ўсё роўна заўсёды з намі – заплочана за яго было звыш усялякай меры. І вельмі многім менавіта ты дапамог гэта да канца зразумець.

Будзь здароў – аваўязкова!

Не паддавайся маяце – пішы!

Моцна абдымаем цябе і Ірыну²!

Твой Л. Лазараў.

Дарагі Лазар!

Мяне праста забівае маё тэатральнае шэсьце па Москве, да якога я амаль ня маю дачыненьня. Я з цяжкасцю напісаў 2 п'есы, адна з якіх апублікованая ў часопісе, але нікім не паставлена, а другая ў падпісаным выглядзе пастаўлена МХАТам. Астатніе – наробкі маскоўскіх тэатраў і іхніх халтуршчыкаў, якія толькі дыскрэдытаўцуць маё імя. Але што я могу зрабіць? Яны нават не заўсёды звяртаюцца да мяне па дазвол на інсцэніроўку, і я ніякіх правоў на гэта ня маю.

Нядайна таксама быў у Ленінградзе, дзе на Ленфільме закансервавалі фільм і ад здымак адхілены рэжысёр. Прычына мне не зусім зразумелая, знаю толькі, што непрыхильнасць ваеннага ведамства да аповесці адыграла тут не апошнюю ролю. А была ўжо адзіната амаль палова фільма. Ну ды Бог з імі. Над новай аповесцю яшчэ працягваю працаўца, што-кольве перарабляю, куды аддаць яшчэ ня ведаю, ня буду съпяшыць друкаваць. Нядайна прачытаў Грышкаў раман, які мне агулам спадабаўся: скурпулёзна, праўдзіва, местамі – значна. Але – баюся, крытыка наўрад ці будзе ад яго ў захапленьні. Некаторыя часткі (як, напрыклад, выдатная частка з некралогам і подпісам) выклікаюць думкі аб цэнзурным недаглядзе, а такое аўтарам не даруецца.

У Москву пакуль не зьбіраюся, няма справаў. Трохі хаджу па Нёмане, хоць надвор’е ў нас вымагае жадаць лепшага – вецер і халаднавата, не заўсёды сонца. Але на Нёмане добра, ня тое, што ў літаратуры. Часопіс з артыкулам атрымаў, дзякую. Артыкул прачытаў з цікавасцю, так слайна ты мяне прадставіў дзіцячаму чытачу, што я сам сябе запаважаў.

² Ірина Міхайлаўна, жонка В. Быкава.

Як-небудзь, спадзяюся, сустрэнемся яшчэ, калі дасыць Бог і будзем жывыя-
здаровыя. А пакуль я абдымаю цябе, сябра, кланяйся, калі ласка, Грышку³, яго
сямейству і свайму сямейству на чале з Наяй.

Будзь здароў.

Твой Васіль.

25 траўня 1975 г.

[1976]

Дарагі Лазар!

Дзякую табе за ліст і рэцэнзію – сам разумееш, наколькі важна для мяне тваё
меркаванье пра маю новую рэч. Прыйзнаюся, я пабойваўся ўжо, думаў – не спа-
дабалася. Хоць, канешне, я разумею, што дзіўна ёй спадабацца ў такім выглядзе
– адцінутым і абскубаным – некалькі ж месяцаў толькі тым і займаліся, што
прыгладжвалі і падразалі ўсё, што, зразумела, самае важнае. Таму вось так і ат-
рымліваецца, што хочаш і чакаеш апубліканьня, а надрукуюшся і бачыш, што
радавацца няма чым. І вінаваціць жа няма каго: усе добрыя хлопцы і ніхто табе
зла не хадеў.

Ну а цяпер пачынаецца другое дзеяньне: Москва ж пакуль маўчыць, а тут ужо
загаварыла буйнакаліберная артылерыя – у газэце артыкул на паўпаласы – раз-
гром поўны. Аказваецца, такога на вайне не было, усё было ня так, камандзіры і
байцы былі іншыя, аўтар перакрывіў, ачарніў, апаганіў... Цярплю, што рабіць.

Дарагі Лазар, чытаю “Огонёк”... Дзіўна, што апошні ўвёў мне дакладна такія
ж думкі. Значыць, я таксама быў наўны чалавек, думаючы, што Генштаб – гэта
самы разумны штаб.

Астаф’еў добры хлопец і харошы пісьменнік, хоць з ім я сустракаўся адзін раз.
Праўда, нядайна ў лісьце ён мяне моцна засмуціў, паведаміўшы, што аповесьць
мая яго “зусім не задавальняе ў нечым большым і галоўным”, і тут жа некалькі
зусім незразумелых захапленняў М. Грыбачовым (як пісьменнікам наогул) і яго
ваеннымі апавяданнямі (у “Знамени”) – у прыватнасці. Нечага я тут не разумею.

У Москве, магчыма, восеньню буду, патэлефаную, зразумела. А пакуль цісну
тваю руку, яшчэ раз. Дзякую табе, дарагі сябар, маё сардечнае прывітанье тваёй
чароўнай жонцы <...>.

Лазар, дарагі сябра!

Даўно ўжо ня чую твайго голасу, не чытаў тваіх радкоў. Усё зьбіраўся напісаць
табе, ды нешта перашкаджала: то справы, паездкі, то нездароўе. Вырвалі два зубы,
ды няўдала, у жаночае свята, якое супала, на бяду, з двумя выхаднымі, сяджу
дома і маюся ад болю, прыкідваючы, колькі яшчэ маяцца да адкрыцця паліклінікі.
І вось у такім стане пішу табе.

Пасыль доўгага перапынку атрымаў ліст ад Валодзі⁴, які сварыцца на мяне
(коратка, але энергічна) за маю кінамяккацеласьць. Сварыцца па справе, але ў нас
розныя выхадныя дадзеныя ў кіно, і я не могу дзейнічаць так, як дзейнічае ён, хоць
усе мае фільмы атрымаліся саплівія, глядзець няма чаго. І яшчэ ён паведамляе аб
тых кіслым выразе твару маскоўскага чытача, з якім ён азнаёміўся з маёй
аповесьцю. Галоўная прычына, як Валодзя паведамляе, моўная неахайнасць, або
чым ішла размова нават на Радзе па беларускай літаратуры ў ЦДЛ у лютым. Але
я схільны думаць, што рэч тут ня ў моўных неахайнасцях (якіх, безумоўна, хапае
ў аповесьці), рэч, напэўна, у іншым. Зъявіўся выпадак не баючыся (перед начальні-
ствам) куснуць Быкава, і гэта натхніе маіх крытыкаў, у апошні час пазбаўленых

³ Тут і далей – Рыгор Бакланаў.

⁴ Тут і далей – Уладзімір Багамолаў (1926-2003).

гэтай магчымасці. А Валодзя яшчэ вінаваціць мяне, што я недастаткова прыслухоўваюся да крытыкі...

Цяпер нічога не пішу і ня хочацца. Ваенная тэма невычэрпная, і ў ёй яшчэ б знайшлося што сказаць мне, але адчуваю, недзе яна зжывае сябе маральна ў народзе, асабліва пасыль такіх трывумфальных і афіцыйных юбілеёў, як у мінульым годзе, чытага адварочваецца, хочацца нечага іншага. Але для іншага неабходна нашмат большая ступень праўды, чым тая, якой валодае літаратура сёння.

У Маскве даўно ўжо ня быў, трэба б пад'ехаць, бяз справаў, так проста. Але найперш трэба справіцца з зубамі.

У другім нумары “Д.[ружбы] Н[ародов]” прачытаў апавяданьні Г[ригория]. Б[акланова]. Цяжка ўсё ж нашаму брату пераходзіць на партыкулярныя газеты. Хоць калі-небудзь і давядзеца. І незразумела, з якой прычыны Гр[ыша] адварнуўся ад мяне... Шкада, канешне. Мне вельмі шкада!

Нядайна мне даслала ліст удава любімага меней, мілейшага Аляксандра Бека. Піша між іншым, што яе дачка працуе ў вашым часопісе. Перадай ёй, калі ласка, маё сардэчнае прывітаньне.

І яшчэ – ніzkі паклон тваёй непараўнальнай Наі. Лепшай з усіх пісьменьніцкіх жонак Масквы. Няхай гэта будзе майім запозыненым ёй кампліментам у дзень 8 сакавіка.

І будзь здароў, сябар!

Авось хутка сустрэннемся і, можа, возьмем па чарцы. Што яшчэ нам засталося...

Твой Васіль.

8.III.76 г.

17.7/76

Дарагі Васіль!

У гэтых Дубалтах цяпер таксама хмурна, як паказана на гэтай паштоўцы. Дажджы, прахалодна. Вада вышэй 15-16 градусаў пакуль не падымалася. І хоць мы ў яе час ад часу ўлазім (купаньнем гэта называецца нельга), – гэта факт самасцьверджаньня і самакатаваньня. Але прагулкі тут выдатныя ў любое надвор’е – заўсёды суха, чыста, малалюдзі ў паўнаныні з поўднем. Я працую (узяў з сабой машынку) – марудней, чым хацелася б, але ўсё ж працую. Мы тут да 3 жніўня. Ці ня зьявішся ў гэтых краях? Вось сладчына было б, пабачыліся б.

Што ў цябе чуваць? Чым займаешся? Якія планы? <...>

Ная кланяеца, а я цябе абдышыаю!

Твой Лазар.

Дарагі Лазар!

Даўно я атрымаў твой ліст, і ўсё не ставала то часу, то настрою напісаць табе. Хоць і пісаць асабліва няма чаго – сяджу ў Гродна, крыху сумую, крыху хварэю, крыху працую. Правільней, спрабую працаўцаць. Як добра пісаць маладому, калі анікага вопыту, служба, сям’я, малая кватэра і мала грошай. З узростам гэта даеца ўсё цяжэй...

Нядайна прачытаў артыкул Грэшкі ў тваім часопісе, артыкул разумны і спрадвядлівы. Добры таксама ягоны нарый пра Канаду. Распушцінская “Матёра” нешта мяне не прыцягнула, а вось Круцілінскае “Окружение” ў № 11 прачытаў з задавальненнем. У адрозненьне ад ягоных двух першых ваенных кніг гэта сама праўда, прычым праўда ў многіх адносінах рызыкоўная, як цяпер прынята казаць – складаная. Ня ведаю, як ён закончыць, але напісаў пачатак і сярэдзіну добра. Дай яму Бог, аднарукаму праведніку!

Валодзя хоча на зімовыя канікулы ў Друскенікі, і я ўжо ездзіў туды на рэкан-

насцыроўку. Кватэру знайсыці лёгка, гарадок добры, пытаньне заключаецца ў надвор'і. Пакуль у нас дождж і склізота, сънег нападаў і тут жа растаў. А ён хоча пахадзіць на лыжах. А можа, і ты з ім? За кампанію.

Адносна ганаараў – усё правільна. Я запытаў ВААП, і мне даслалі разылік: пералічана 425 марак = 132 р. Утрымана: 25 % – камісійных на карысыць ВААП, 30 % – падатку. Усяго да аплаты 69 р. 91 кап. Вось такія нашыя заробкі з дапамогай хвалёнага ВААПа! І гэта можна сказаць за збор твораў, таму што ў гэтым двухтомнік увайшло амаль усё, мной напісаное – 9 аповесцяў. Ну ды чорт з імі...

Сардэчнае прывітанье тваім дзяўчаткам.

I Hai, безумоўна...

I – будзь здароў!

Абдымаю, сябра,

твой Васіль.

30.XI.76

Дарагі Лазар і Ная!

Будзем думаць, што цяперашні адпачынак ваш – самая вялікая няўдача ў вашым жыцці. Я таксама часта ўспамінаю вас і ўяўляю, як вам ля Балтыйскага мора. Зрэшты, ня толькі вам і ня толькі ля мора. Мне і каля рэчкі мутарна – непагадзь замучыла, ніякага прасьвету. На лодцы яшчэ і ня сплаваў ні разу – пакуль плавае сын. Але і ў яго, бачу, не вялікая ахвота. Будзем спадзявацца на восень – яна для тутэйшых мясьцінаў больш падыходзіць, чым гэтае дурас্লівае лета.

Дарагі Лазар, спадзяюся, ты ня вельмі замучыў сябе працай, можа, зробіш яшчэ невялікі артыкульчик для кіеўскага выдання маіх 2 аповесцяў (“Альпійская” і “Сотнікаў”). Яны павінны табе напісаць, я даў твой рыжскі адрес. Ім трэба 2-3 старонкі. Але, канешне, глядзі сам.

Званіў неяк Валодзя – даведваўся адносна Друскенінкаю для Раісы на жнівень. Але, відаць, спыніўся на іншым варыянце. Тым больш, што зноў тое ж надвор’е...

У мене час праходзіць зусім бяздарна, амаль не працую і не адпачываю. Розныя клопаты. Прыйехаў сын з Нямеччыны з сям’ёй. Сядзяць дома. Няма куды падацца праз непагадзь. Ну а розныя мерапрыемствы само-сабой, ім надвор’я ня трэба. Але я вельмі спачуваю вам. Вам горш. Хоць прагулянкі па Юрмале насамрэч добрыя ў любое надвор’е. Асабліва яшчэ калі з добрай кампаніяй.

А можа па дарозе ў Москву завярнуці б на гадзінку ў Гродна? Ёсьць начны аўтобус Рыга-Гродна. Вось толькі надвор’е...

Вельмі жадаю вам, каб сонца ўсіміхнулася вам хоць бы ў апошнія дні.

А пакуль – адпачывайце, працуіце. Ня вельмі лезьце ў мора – пабольш гуляйце пад сонцам.

Абдымаю –

ваш Васіль.

25.VII. 77 г.

Масква. 16.I.1978

Дарагі Васіль!

Дзякую за ліст і званок. Мы ўжо хваляваліся, дзе ты, што з табой, ці не захварэй. Ці не было наступстваў пасля балгарскага прыступу? Але некалькі дзён назад у Москве быў Адамовіч, патэлефанаваў мне і сказаў, што ты пераехаў⁵. Адресу ён ня ведаў, а парай ѿ патэлефанаваць Бураўкіну. Што я і зрабіў, бо адчуваў сябе ніякавата, што ўсунуў табе рукапіс, – нейкае

зацьменыне найшло, потым, калі ты паехаў, зразумеў, што кватэра, пераезд і г. д. зъядзяць цябе цалкам, а тут над табой вісіць яшчэ гэты рукапіс. І вырашыў дабраца да цябе, каб ты ведаў, што ўсё гэта неабавязкова і ня так тэрмінова. Таму і прасіў Бураўкіна перадаць табе, каб ты патэлефанаў. А ты ўжо і прачытаў, бедалага, – так што дзякую табе за гэта. Калі рукапіс і насамрэч ня выклікаў у цябе адмоўных эмоцыяў, дык я гэтаму рады. Заўтра іду ў выдавецтва – выслушоўваць, чаго хоча рэдактар, які нарэшце прачытаў рукапіс, нібыта ня так ужо й многа ён хоча, акрамя таго, каб я скараціў у ёй аркуш.

Уяўляю, як цябе заезьдзіў рамонт <...>. Якія перспектывы, калі кончаць? Ці будзе тэлефон – калі? Якія ў цябе бліжэйшыя планы? <...>

Ная і дзяўчаткі шлюць табе прывітанье, а я цябе моцна абдымаю! Піши!

Твой Лазар.

Дарагі Лазар!

Дзякую табе за грунтоўны ліст і добрыя слова ў ім, якім я заўсёды рады. Мы тут з Валодзем успаміналі цябе і, канешне, пікіраваліся, але гэта ўсё ён задзіраў мяне – так яму хацелася. А наогул ўсё было добра, хоць ён ня піў амаль, піў я з Раісай. Я рады, што ў цябе вытанцавалася нарэшце з кнігай, для якой я дасылаю нейкае фота аднаго маскоўскага маэстра.

З кватэрай я ўсё валэндаюся патроху – не магу ніяк абставіць кабінет – кніжных паліцаў немагчыма ні купіць, ні замовіць. Зваляныя ў вуглу кнігі так і ляжаць. Працаўца за гэтую зіму зусім развучыўся, і ня хочацца, з вялікім азартам аддаюся гаспадарчым клопатам. Аповесыць⁵ ідзе пакуль у № 5 “Невы” і ў “Маладосыці” у №№ 3-4. Прэтэнзіі пакуль мінімальныя там і тут, авось пойдзе, як напісалася. Што ж тычыцца анкеты пра Талстога, дык гэта цяжкаватая для мяне справа, хіба што ты пад’едзеш і падштурхнеш мяне. Праўда. Хоць бы на дзянёк-другі – давай, сябра. А то яшчэ захопіш Валодзю, з якім мы яшчэ недасварыліся з нагоды яго штабнога мінулага. На жаль, рукапісу аповесыці ў мяне цяпер няма, давядзеца пачакаць выхаду “Невы”. Можа быць, дзе-небудзь на пачатку красавіка я падскочу ў Москву на дзянёк, ёсьць некаторыя справы, але яшчэ ня ведаю, калі канкрэтна. У “Худ[ожественную] лит[ературу]” напішу (адносна ганарапу).

А цяпер я цябе абдымаю і шлю мае прывітаныні Hai, Валодзю і Грышу.

Будзь, сябар!

Твой Васіль.

23 сакавіка 78 г.

10.5.1978

Дарагі Васіль!

Пішу, каб ты ведаў на ўсялякі выпадак: у Манголію я не паляцеў, звычайная справа, не пасыпелі аформіць дакументы, так што яны ўжо без мяне правядуць свой “круглы стол”. <...> Начальства маё ў разъездах. Так што калі сабярэшся да

⁵ Васіль Быкаў у гэты час пераїзджаў з Гродна ў Менск. «Усе гэтыя тыдні я пра-біваў кватэру ў Менску, – пісаў ён перад тым Л. Лазараву, – і вось нарэшце атрымаў яе, усяліўся і, як водзіца, заняўся рамонтом, бо інакш у яе нельга было ўлезыці. А што такое рамонт зімой – спадзяюся, ты ведаеш. Куча пяскі на падлозе, пыл, затаптаныя газеты, фарбы. Але як-небудзь! Цяпер у мяне ёсьць адрес, і мы спытшамся, а то і з'едзем-ся. Кватэра вельмі сярэдненъкая, праўда, трохпакаёвая, але ў звычайнім камунгасаўскім доме, без усялякіх паляпшэнняў. Раён някепскі. 20 хвілінай хады ад Ленінскага праспекту».

⁶ Аповесыць “Пайсыці і не вярнуцца”.

венграў, а табе павінна быць цікава пабываць там, калі паслья вайны ня быў, дык плануй так, каб на пару дзён затрымацца ў Маскве і пабачыцца. Запрашэнныні Ірыне, зробленыя ў папярэдніх лістах, застаюцца, натуральна, у сіле. Дарэчы, венгры, напэўна, будуць цябе добра прыматць: яны вельмі хутка цябе перакладалі і добра ведаюць... <...>

8-га вечарам з Валодзем выпілі па чарцы – як ты здагадваешся, я гарэлку, ён – нейкае шыпучае, якое я змалку ў рот ня браў. Валодзя многа цікавага распавёў пра свае архіўныя пошуки – насамрэч накапаў унікальны матэрыял. Працягвае ўсім гэтым з уласцівай яму настойлівасцю займацца. Сыпіць па-ранейшаму на падлозе, бо ня можа адшукаць адпаведнай мэблі. Грыша ў ЗША, вернецца, напэўна, 15-га, як кажуць у Адэсе, размаўляюць за раман.

Прыяджай! Моцна цябе абдымаю!
Твой Л. Лазараў.

Масква. 24.7.1978

Дарагі Вася!

Я адразу не напісаў табе: у нас некаторае нашэсьце Наіных родзічаў з розных месцаў і краінаў. <...>

Вялікі вам – Ірыне і табе – дзякую за ўсё. Нам было вельмі ў вас добра, і мы вельмі радыя, што выбраліся, хоць па ўсіх нашых абавязках і справах паездка гэтая была аванцюрай. Але ўсяго не пераробіш, і мы надоўга запомнім гэту паездку, вашу гасціннасць. І было б вельмі добра, калі бы вы, калі справы вашыя, як казалі ў нас на флоце, увойдуць у мерыдыян, прыехалі ў Маскву – гэта быў бы нам падарунак. <...>

Ваш Л. Лазараў.

Дарагія Лазар і Ная!

Атрымаў тваю, Лазар, паштоўку, спачуваю вам адносна надвор’я. Ды што рабіць? Надвор’е цяпер усюды паршывае.

Мы ў нецярпівасці і гатоўнасці падскочыць у Рыгу, ды шмат дробязей не пускаюць <...>.

Як толькі мы праводзім Багамоловых, дык адразу ж бяром курс на Рыгу.

Спадзяюся, мы вас яшчэ там засыпаем.

А пакуль да сустрэчы ў Дубултах.

Вашы Васіль і Ірына.

18 лістападня 78 г.

[Бяз даты.]

Дарагія Лазараў і Адамовіч!

Начальнік аддзелу расстрэлаў палкоўнік Цюцюгін і я вітаем вас, доблесных памораў, з далёкай беларускай сталіцы.

Палкоўнік з сямействам вяртаецца з нарачанскага выгнанья і зрабіў кароткачасовы прыпынак у горадзе-героі Менску. Адпачыў добра, загарэў, паправіўся. Поўны сіл і энергіі ў высакароднай справе росшуку і пакаранняў – неадпрэчных і цалкам заслужаных.

Я загараю, бо маё аўто на прыколе – не прыйшло да нораву ДАІ.

Супрацькніжная акцыя ў Маскве нібы прыпынена. Частка накладу (невялікая) панесла страты, астатнія нібыта не кранула. Чыталі інтэрв’ю Адамовіча ў “ЛіМе”, жадалі прачытаць (асабліва т. палкоўнік) у “[литературной] Газете”, але на жаль! Недзе, напэўна, у сучасных гіпербарэй знайшліся апекуны.

А так усё нічога.

Гэта наш стол:

Праз 30 хвілін – у цагнік.



2 кастр. 79 г.

Лазар, дарагі сябра!

Шлём табе прывітаньне з далёкага цёплага Чорнага мора, якое, хоць і халадзее патроху, але яшчэ церпялівае і ласкавае. Надвор'е таксама пакуль нармальнае, хоць магло б быць і цяплей. Я з некаторай асьцярогай купаюся, Ірына больш рашучая ў гэтай справе. Умовы агулам адносна шырспажывецкія, спачатку не было вады зусім, і я ўжо горка пашкадаваў, што прыехаў сюды. Потым далі ваду, і мы адчулы сябе щаслівымі. Як мала, аказваецца, чалавеку трэба.

З літаратарай тут ня так шмат, былі і неўзабаве паехалі Гранін і Трыфанаў, прыехаў В. Огнёў, А. Маркаў. Мы харчуемся за адным столом з Нікалаевымі, крыху далей Жэні з дачкой і Таццяняні Бек. Мы з Ірынай ездзілі на экспкурсію ў Н. Афон і пячору, наогул грандыёзнае падземнае відовішча, гэтыя пячоры. Сумаваць не даводзіцца, бо тут сабралася даволі моцнае зямляцтва з Менску, і амаль кожны дзень раніцай нас будзіць тэлефонны званок з суседняга нумару – гэта Валодзя Караткевіч, які ўчора ў застолыі заснуй да вячэры, запрашае зайсыці па хмаліцца, бо ён ужо 5 гадзінай чакае гэтай хвілі. Кепска, аднак, што тут няма гарэлкі, чачы таксама, прыходзіцца задавальняцца даволі гадкім і дарагім мясцовыем каньяком ды кіслым віном у вялікіх бутэльках. Людзі, прывыклья да гарэлкі, зело страждуть... <...>

Бось такія нашыя справы. <...>

Што новага ў цябе? Што ў часопісе? Як у гэтым годзе ўкалваецца Hai? Як унучкі?

Што ў Москве?

Выкраіш часу – чыркні пару радкоў сюды па адрасе: Абхазія, Піцунда, Літфонд – мне.

А пакуль я абдымаю цябе, Ірына таксама.

Паклон Hai, усім тваім дзяўчаткам, палкоўніку, само сабой.

I – будзь!

Абдымаю – Васіль.

Лазар, дарагі сябра!

Двойчы ня мог табе датэлефанавацца, каб падзякаваць табе за добрыя слова пра мяне ў “Літературнай Газете” і раблю гэта пісьмова. Дзякую, сябра! Жыву я ў агульнім някепска; тым больш што наладзілася нарэшце надвор’е, але шмат па-ранейшаму непатрэбнай мітусьні і казёншчыны. Зрэдку выязджаем з Ірынай на прыроду, хоць прырода асабліва ў выхадныя амаль недаступная: за кожным кусцікам – аўтамабіль, а побач куча напаўаголеных целаў, але ўсё-ткі. Даўмае яшчэ

ўсялякае чытаньне (рукапісаў, кніг), малацікае, але такое, ад якога пайсыці немагчыма.

Грышкаву аповесць я прачытаў, яна мне вельмі спадабалася, і цяпер я вяду перамовы з “Ізвестиями”, каб напісаць пра яе. Пакуль узгадняюць. У Менску літаратурнае жыццё праходзіць у цішыні і мерапрыемствах, нічога асаблівага. Саша⁷, здаецца, адпачывае паслья бальніцы, але мама яго ўсё там жа, ёй кепска.

У пачатку чэрвеня я зьбіраюся ў Балгарыю на нейкі сімпозіум,магчыма ўдваіх з Ірынай пад’едзем у Москву, спадзяюся, тады пабачымся.

Вось такія мае справы.

А як ты? Як справы ў лаўцы?

Як Ная і дочки-унучкі?

Пры нагодзе чыркані хоць бы коратка, бо зас্পечь мяне дома цяжка.

А пакуль мы з Ірынай абдымаем вас з Наяй – будзьце здаровыя!

Прывітанье Грышку і Валодзю.

Васіль.

21 траўня 1979 г.

Масква. 11.10.1979

Дарагі Васіль!

Дзякую за ліст. Пішу табе ня ў сонечную Абхазію, а ў восеніскі Менск – баюся, што на поўдзень ліст ня дойдзе, пошта нашая не съпяшаецца.

У нас ўсё бяз сутнасных пераменаў, але выматаўся я паслья адпачынку ўжо да мяжы. <...>

Я рады, што ты не прыязджаеш цяпер, бо 16-га дзён на 5-6 лячу ў вызваленую табой Венгрыю... Так што ў лістападзе пабачымся – прыязджайце на некалькі дзён, пасядзім і пагаворым, не съпяшаючыся... <...>

Тут заходзіў В. Кандрацьеў, казаў, што напісаў ліст табе з просьбай рэкамендаваць яго ў Саюз, і спадзяеца, што ты яму не адмовіш. Я яму напісаў рэкамендацию...

Вельмі чакаем вас у лістападзе. Гэта я пішу і ад майго шматлікага сямейства, якое вас любіць.

Абнімаю вас!

Ваш Л. Лазараў.

17.7.1980. Масква.

Дарагі Вася!

Высылаю табе копіі двух лістоў Сіманава, у якіх размова вядзеца пра цябе, правільней пра твае кнігі – напэўна, табе будзе цікава гэта прачытаць. <...>

Я кручуся на працы. Даўчытваю лісты Сіманава – засталіся яшчэ за паўтара гады. Гэта такі Манблан, якім я займаўся некалькі месяцаў. Учора атрымаў, нарешце, ключы ад кватэры. Трэба выпісвацца, прапісвацца і рабіць рамонт (кватэра ў старым доме), што цяпер і складана, і дорага. Але гэта ўжо справа дзясятая: добра, што атрымалі. <...>

«Дзяржлітвыд. I. C. Израильской

Рэдакцыя літаратуры народаў СССР

Паважаная Ірына Серафімаўна!

Я атрымаў ваш ліст аб прадмове да аднатомніка Васіля Быкава.

Я б з вялікім задавальненнем напісаў прадмову да аднатомніка гэтага пісьменьніка. Я яго наогул вельмі люблю, а яго аповесць “Сотнікаў” падаецца

⁷ Тут і далей – Алесь Адамовіч.

мне адным з самых лепшых і высакародных твораў нашай літаратуры пра вайну, пра прыгажосьць і сілу духоўную савецкага чалавека.

Але вось якая са мной бяды. Па-першае, у хуткім часе ўкладваюць у шпіталь, а па-другое, катэгарычна загадалі абмежаваць маштаб працы, і мне даводзіцца, – ва ўсялякім разе на бліжэйшы год, – адмаўляцца ад вельмі многага, што мне хацелася б зрабіць, у tym ліку адмовіцца ад таго, каб напісаць прадмову да аднatomіка Быкава, хоць я лічыў бы за гонар для сябе напісаць прадмову да кнігі гэтага аўтара.

З павагай да Вас
Канстанцін Сіманаў
25.XII.73

М. Л. Дударэнку⁸

Дарагі Міхаіл Лайрэнцевіч,

атрымаў Вашу запіску і Вашыя заўвагі па аповесці В. Быкава “Яго батальён”. Быкава я наогул люблю, гэта, па-моему, таленавіты і моцны пісьменнік, які праідуціва расказвае пра вайну, хоць гэта не азначае, што мне падабаецца ўсялякая ягоная реч і ўсялякае месца ва ўсялякай з ягоных аповесцяў. Патрапляюцца і старонкі, якія не кладуцца да душы ці здаюцца недастатковая гістарычным і пісіхалагічна выверанымі. Бывае і так. Напэўна, іншыя мае таварышы па прафесіі, паклаўшы руку на сэрца, тое ж могуць сказаць і пра тыя мае кнігі, што яны чыталі.

Калі гаварыць пра Вашыя заўвагі па аповесці Быкава, дык з адным з іх я ў прынцыпе згодны: дзеля таго, каб сказаць пра свайго выдуманага героя, пра якога напісаны мастацкі твор, што ён праз пэўны час стаў Героем Савецкага Саюзу, няма неабходнасці даваць выдуманую архіўную даведку, – гэта можа заблытаць справу і зьбіць спантаныку чытача. <...> ня трэба пры гэтым спасылацца на архівы.

Што ж тычыцца іншых Вашых заўваг па аповесці, дык, як ня горка, я з імі пагадзіцца не магу. Можа быць, у іх ёсьць і справядлівыя прыватнасці – тут я не хачу з Вамі спрачацца, але агульны тон іх мне здаецца няправільным, бо Вашае патрабаваньне ў дадзеным выпадку зводзіцца да поўнай адпаведнасці жаданага з рэчаісным, і да адпаведнасці статутных палажэнняў з реальнай практикай вайны. А як гэта ўсё на самай справе не сыходзілася і як часта не сыходзілася, вы ведаеце па сваім вялікім вопыце куды лепш за мяне. Дарэчы сказаць, калі ўзгадаць сакавік 43-га, дык, хоць у нас за сьпінай быў на той час Сталінград і перамога над Паўлюсам, але якраз у гэтым самым сакавіку нам давялося далёка і цяжка адступаць пад Харкавам. Я пра тое, дарэчы, пішу ў “Последнем лете”, і, як я памятаю, гэта ня выклікала ў Вас пярэчаньняў. <...>

Мне думаеца, што ў пісьменніка ёсьць такое ж права, як і ў іншых удзельнікаў вайны, успамінаць усё, уключаючы самыя цяжкія яе хвіліны, і мне думаеца, што Вы, крытыкуючы за гэта Быкава, уступаеце ў пэўную супярэчнасць [з самім сабой].

Не сярдуйце на мяне, дарагі Міхаіл Лайрэнцевіч, але сяброўства патрабуе ў такіх выпадках поўнай шчырасці.

Моцна цісну Вашу руку,
Ваш Канстанцін Сіманаў.
3.VI.77».

10 жніўня 80 г.

Дарагі Ная і Лазар!

Падалося нам, што вы прыпазыніліся з адпачынкам і з Дубултамі, хоць у гэтым

⁸ Ветэран Вялікай айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюзу.

годзе дзіўна не спазыніца – у нас было ўсяго 10 дзён здатных у ліпені. Цяпер жа хмарна і холадна. Мы тут толькі два разы пакупаліся ў возеры, астатні час чакаем лепшага надвор'я. Днямі ездзілі з Адамовічамі па грыбы, але на жаль! Саша замест грыбоў прывёз дадому яловых лапак з шышкамі. Зрэшты, яму зараз не да грыбоў, ён у сьпісе кандыдатаў у член-кар[эспандэнты Акадэміі навук] і чакае галасавання. Яшчэ з ім суседнічае І. Шамякін; І. Навуменка балатуецца ў правамоцныя – занадта вучоны чалавек. Ну і яшчэ ў нас гарачая тэма: хто будзе замест Шамякіна, які сыходзіць са свайго 30-гадовага паста ў С[аюзе] П[ісьменнікаў]. Гэта насамреч цікава, хоць да зъезду яшчэ паўгоду, яшчэ многа кандыдатураў пераменіца.

Валодзя некуды зынік і не тэлефануе, Саша дрыжыць у чаканьні яго званка, а я чакаю кнігі. Ды пакуль няма нічога. Слабавата працуецца; крыху ездзіў па навакольлі, назіраючы, як заканчваецца лета. Амаль не прыходзячы.

А як вы? Ці купаецца? Як Балтыка? І Латвія? З кім суседнічаеце?

Адамовічы кланяюцца. Мы ўсе абдымаем зело і борзо. Жадаем сонца і цёплай вады.

Можа быць, плюнем на ўсё і сарвёмся ў Рыгу. Цягніком, хутчэй за ўсё. Але пакуль – ?

Ну – будзьце!!

Васіль і Ірына.

11.8.1980

Дарагія сябры!

Зараз такога шматлюдства не назіраецца на беразе – з нашым прыездам надвор'е сапсавалася: дажджы, мора халоднае, у якое мы ў парадку ці то закалкі, ці то самакатаўання лезем 2-3 разы ў дзень (зрэдку і пад дажджом). Я насеў працаўца, але даволі вяла. Першыя дні адсыпаўся, бо зьявіўся сюды ня ў лепшым выглядзе. Спадзяёмся на лепшае – у сэнсе надвор'я. А раптам вы б сабраліся сюды – вось было б слайна! Абдымае вас!

Вашыя Ная і Лазар.

25 [снег]ня 80

Дарагія Ная, Лазар і ўсе вашыя чады,

на пярэдадні Новага году сардэчна абдымае вас, вельмі жадаючы добрага здароўя і шчасця да 31 снегня 1981 году. На ўвесь год. У нас пярэдадзень не вясёлы – я ляжу з грыпам, Ірына абходжвае мяне, і я баюся, як бы і яна не звалілася. З-за хваробы аваліліся некаторыя планы адносна паездак, але што рабіць... Можа быць, як-небудзь дажывём да вясны, да яснага сонейка.

Ну дык – здароўечка вам і шчасця ў 198[1] годзе.

Вашыя Ірына і Васіль.

Лазар, па адной чарцы ў дзень з добрым чалавекам!

Аптэкар:

В. Быкаў.

Масква. 8.4.1982

Дарагі Вася!

Самае галоўнае я табе ўжо сказаў па тэлефоне: аповесьць атрымалася – гэта сапраўднае народнае жыццё, народны лёс, народная трагедыя ў самым глыбокім і масавым выяўленыні. Як ні дзіўна, літаратура да гэтага напрамую вельмі рэдка дакраналаася. А можа быць, і ня дзіўна – вельмі цяжкі, па ўсіх параметрах вельмі цяжкі матэрыял. Невыпадкова посьпехаў тут так мала – у большасці атрымліва-

ліся касьцюміраваныя ўяўленыні “пейзажнага” жыцьця – адзін хрэн, што “Они сражались за Родину”, што “Усвятскіе шлемоносцы”.

Я да гэтага часу хаджу пад уражанынем прачытанага – і, напэўна, галоўнае адчуваныне: нашаму брату даводзілася і кроў праліваць і нямала часу знаходзіцца па суседству са съмерцю, а вось так жыць не даводзілася. Наогул, мне, чалавеку, які пра гэты час многа ведае, адкрылася нешта вельмі важнае. Я перакананы, што аповесыць будзе мець немалы (заслужаны) посыпех у чытачоў, што яна ўзмоцніць і без таго высокую і цвёрдую рэпутацыю Быкава як пісьменніка, які піша пра самае важнае, жыцьцёва неабходнае.

А цяпер некалькі зайвагаў – што зробіш, прафесія такая злосная і характар таксама няважны – так што цярпі. Але напачатку пра пераклад. Дзе-нідзе ён, як на маё, сыраваты. Мова аповесыці не павінна быць “зализанай”, ты ўлавіў правільна, што герой часам ня толькі гавораць, але як бы думаюць “косназыка”. Але агрэхі ёсьць, ёсьць фразы, што гучаць як пераклад – відаць, не заўсёды можна прама перадаць строй беларускай мовы. На жаль, я не чытаў аповесыць з алоўкам, гэта б мне перашкаджала ў першым чытаныні, але калі табе патрапіцца рэдактар з добрым слыхам, уважліва пастаўся да яго прапановаў.

Заўвагі мае, канешне, не абавязковыя – для развагаў, а раптам нешта спатрэбіцца, пойдзе ў справу. У першай частцы (а пачатак заўсёды вельмі важны – чытач яшчэ не ўцягнуўся) трэба неяк пэўнай сказаць, што герой ўжо чулі і пра немцаў і пра паліцаў, але яшчэ ня бачылі, не сутыкаліся, у іх на хутары тыя не былі. У гэтай танальнасыці – зьдзіўленыня – напісаны першы прыезд паліцаў і немцаў. Але да гэтага ўжо склалася ўражаныне, што яны і раней бачылі – але не ў сябе – паліцаў і немцаў. Гэта ўступае ў супяречнасць з апісанынем першага візіту паліцаў і немцаў.

Мне падаецца, што ўспаміны Сыцепаніды і Петрака ўзынікаюць неяк адвольна, не стаяць жалезна менавіта ў гэтым месцы, могуць быць тут, а могуць быць і ня тут. Можа быць, варта падшукаць нейкую папярэднюю падставу дзеля ўспамінаў. Прымітыўна, вельмі прымітыўна гаворачы, паглядзеў, скажам, чалавек на голыя асеньнія галіны, якія раскальхвае вецер, і раптам успомніў, што тады, у той восенінскі вечар, таксама шумеў вецер… і пайшлі раскручвацца ўспаміны. Успаміны павінны нараджацца з канкрэтнага душэўнага стану героя ў гэты момант, тады ў нас ня будзе адчуваныня, што яны ў гэтым месцы “устаўленыя” аўтарам.

І апошняе. У гісторыі з бомбай крыху выпірае аўтар ці, дакладней гаворачы, яго літаратурная задача, сімвалізацыя. Сыцепаніда з яе цвярозай дзелавітасцю, практичным разумам па логіцы характару ня можа не разумець, што нават з цалкам наладжанай бомбай яна нічога ня можа зрабіць. Значыць, як мне падаецца, трэба падкрэсліць зьблінтэжанасыць у яе сіядомасыці і ў гэты момант пасыля перажытага. Ва ўсім астатнім яна дзейнічае і паводзіць сябе, як звычайна, – з прывычнай, аўтаматычнай дзелавітасцю, цвярозасыцю, аглядкай, а тут, на бомбе, яна “кранулася”, гэта ідэя фікс, тут яна страціла пачуцьцё рэальнасці, хоць ва ўсім астатнім, як яе набывае, хавае і г. д., яна паводзіць сябе з уласцівай ёй, але ўжо механічнай разумнасцю.

Вось і ўсе мае прэтэнзіі. Калі нешта ўбачыцца вартым – буду рады. Калі нічога ня будзеш рабіць, не вялікая бяды – гэта ўсё дробязі. <...>

Спадзяюся, што вы з Ірынай у хуткім часе зъявіцесь ў Маскве. Улічыце, што жывём мы цяпер, на жаль, прасторна і будзем вельмі радыя, калі вы проста паселіцесь ў нас і ня будзеце дурыць сабе галаву гасцініцай.

Мы вас абдымаем!

Ваш Л. Лазараў

Дарагія Ная і Лазар!

Шлём вам прывітаныне з сівой Балтыкі, на якой мы ўжо цалкам асвоіліся – я з

пэўнай доляй курортнай цярпімасьці, а Ірына – з захапленнем галоўным чынам ад таго, што тут ня трэба бегаць па магазінах, цягаць сумкі, гатаваць, а – прыйшоў у сталовую, дзе цябе ўжо чакае накрыты стол, і спаталіяйся. Не, на самой справе гарадок (пасёлачак) вельмі мілы, – сосны, пясок і мора. Яшчэ і заліў. Да мора паўгадзіны ходу, да заліву 10 хвілінаў. Сапраўдная раскоша, дзе хочаш, там і кладзіся пузам уверх. На жаль, мы не загараем (хіба – крыху Ірына) і не купаемся, я працую, а Ірына аднаасобна нагульвае апетыт перад прыёмам ежы і ўжо заўважна паправілася. Усялякі раз перад выглядам мора і заліву мы згадваем вадаплавальную Наю, – вось ёй было б раздолыле, ад съяданку да абеду яна магла б махнуць да Стакгольму і назад да Лазара, які ў трывозе бегаў бы па беразе. Вялікіх дамоў тут німа – дзясятак маленъкіх цесна зьлепленых катэджаў, усё блізка, па-хатняму, зручна. У сталоўцы – адна зьмена людзей на 80, кормяць вельмі прыстойна. Ну а галоўная прывабнасць – амаль поўная адсутнасць знаёмых, так, злёгку знаёмыя літоўцы, а з Москвы – толькі Нінэль Шахава, нашая суседка.

Пасыля доўгага перапынку, выкліканага вядомымі падзеямі⁹, я ўзмоцнена ўкалываю за пісьмовым столом, наганяю ўпушчанае. Хоць, трэба прызнацца, у прастоі было так добра... Але трэба абраўляць агарод, бо сезон падыходзіць да завяршэння, а яшчэ ня ўсё пасеяна.

Так што тут добра, і мы ўсяляк рэкамендуем вам Ніду. Шкада, сюды нельга прыехаць праста так, на машыне – рэжымная зона, уезд па прапусках. І – па пущёўках.

Усе гэтыя дні сонечна, цёпла. Сённяня t° каля 30 градусаў і бязвоблачнае неба. Недалёка ад Беларусі, а надвор'е зусім іншае.


Ну а што ў Москве? Як вашыя справы-клопаты? Што ў літаратуры і каля? Мы прабудзем тут да 7 верасьня. Каля будзе час і жаданыне – чыркні, Лазар.

Жадаем вам сладкага надвор'я ў Москве. І – абдымаем!

Васіль і Ірына.

23 жніўня 84 г.

(Працяг будзе)



⁹ В. Быкову было нададзенае званыне Героя Сацыялістычнай працы.